

# памяць

памяць

## Анатоль Кудравец



...дзе ёсьць зямля, там ёсьць народ,  
а дзе ёсьць народ – ёсьць жыцьцё...

## Як у кроплі крыві

З кнігі “За дальнім прычалам”. Літаратурныя партрэты.

І яшчэ адна сустрэча з Уладзімірам Каракевічам. Здаеца, такім знаёмым, чытаным-перачытаным. І зноў – такім новым, невядомым і непаўторным.

І зноў, у каторы раз, сэрца сыціскаеца ад горкай думкі, што ён мог бы яшчэ жыць, што ён павінен быў жыць. Нарадзіўся ён у 1930 годзе. Яму было б усяго толькі... Нават па чарнобыльскіх мерках гэта мала.

А калі зірнуць на наш час як пару крушэння савецка-расейскай імперыі, як на пару абуджэння съядомасыці і годнасыці і ў затурканых людзей, у занядбаных народаў – туркмены, таджыкі, казахі, беларусы, — на пару магчымасыцяў, што адкрываюцца перад кожнай нацыяй, на пару неспатоленага голаду на сапраўдных tryбунаў і патрыётаў, — як бы ён знайшоўся ў акружэнні народнафронтавцаў, у кампаніі Пазняка, Купавы, Маракіна... Не гаворачы ўжо пра пісьменніцкую брацію – Брыля, Быкаў, Гілевіча, Барадуліна, Бураўкіна... І старэйшыя па

чалавечым і пісьменьніцкім стажы, і маладзейшыя – усе былі яму раўня. Ён быў свой усім, і ўсе былі свае яму.

Успамінаеца 1978 год, калі аўтар гэтых радкоў быў прызначаны галоўным рэдактарам часопісу “Нёман” і пачаў глядзець, што з лепшага ў беларускай літаратуры не адкрыта, невядомае расейскамоўнаму чытчу і з чым гэтага чытча трэба абавязкова пазнаміць. Чытчу шмат што было невядомае – нават з Кузьмы Чорнага, Івана Мележа, Максіма Гарэцкага, Купалы, Багдановіча... І ня толькі расейскамоўнаму, а і беларускамоўнаму: многае з напісанага класікамі і ня класікамі беларускай літаратуры хавалася за строгімі цэнзурнымі дзъвірамі.

Неяк сустрэліся з Уладзімірам Сямёновічам чиста выпадкова на скрынінскім прасьпекце. Павіталіся, разгаварыліся, адышлі пад засень прысады. Я спытаў у яго:

– Дзе “па-руску” было надрукавана “Дзікае паляванье каралая Стаха”? Нешта я не прыпамінаю...

І на сваё вялікае зьдзіўленье пачуў:

– А нідзе...

– Як нідзе?..

– А так, Толен’ка, нідзе.

– І пераклад ёсьць?

– Даўно ёсьць. Валя Шчадрына пераклала.

– Дык прынось у “Нёман”!

– Прынясу... Яны – гэтая маскалі – не захацелі надрукаваць, ну і ... з ім!

— Уладзімір Сямёновіч заўсёды гаварыў шчыра і па-мужыцку проста, бяз лішняга літаратурнага глянцу, а патрэбных словаў яму шукаць ня трэба было, яны былі з ім – і самыя далікатныя, і самыя што ні ёсьць мужчынскія.

Зьдзіўленье маё ішло ад того, што я добра памятаў той трывумф, з якім прыйшла беларуская публікацыя гэтай фантастычна-рамантычнай аповесы ў “Маладосці”. Яго чытачы – і тыя, хто чытаў па-беларуску, і хто ня надта чытаў па-беларуску, але любіў беларускую дауніну і пісьменьніка Караткевіча, – як святы, чакалі выхаду кожнага новага нумару часопісу...

Так “Дзікае паляванье...” прыйшло ў “Нёман”, пачало друкавацца і пайшло па Саюзу. Расказвалі, і то было праўдай, што ў маскоўскіх “падземках” поўны камплект “Нёмана” з раманам прадаваўся за сто рублёў. Па тым часе гэта былі вялікія гроши. Рубель стаяў вышэй за доляр. А калі ўлічыць, што тыраж “Нёмана” ў тыя гады перавышаў 180 тысячай экземпляраў, можна ўявіць, колькі чытачоў было ў Караткевіча і яго “Дзікага паляванья...”.

Пасыля ў “Маладосці” пачаў друкавацца “Чорны замак Альшанскі”, і я ўжо съмляіць зьвярнуцца да Уладзіміра Сямёновіча з просьбай даць права першай на расейскай мове публікацыі “Нёману”, і з радасцю пачуў: “Толен’ка, вы надрукавалі майго “Стаха”, хіба ж магу я аддаць “Замак” ня вам...”

Не сакрэт, што аповесі Караткевіча з задавальненнем надрукаваў бы любы с а ю з ны часопіс і заплаціў бы аўтару значна большы ганаар, і гэты ганаар быў бы ня лішні для любімага чытачамі і ня вельмі грашавітага Караткевіча, але ён сказаў: “Хіба ж магу я аддаць “Замак” ня вам...” У тых словамах быў увеселі Валодзя з ягонай крыштальной чэснасцю і непаказнай шляхетнасцю.

Потым у “Нёмане” была надрукаваная “Зброя”, аповесіца пра трагічнае паўстанье 1863 году на Беларусі. Аповесіца друкавалася бяз аўтара, яго ўжо не было з намі. Потым была “Мален’кая балярына”, потым былі яшчэ публікацыі. Ці трэба гаварыць, з якой радасцю рэдакцыя рыхтавала гэтыя пуб-

лікацыі, далучаючыся тым самым да таемнага съвету вялікага пісьменьніка і далучаючы да гэтага съвету сваіх чытачоў.

І вось новая сустрэча з Уладзімірам Караткевічам.

Як па кроплі крыві можна вызначыць, чья яна: якой групы, якой “радні”, здаровая ці хворая, – так і па любым урышку, нават наўздаагад узятым з якога-небудзь твору сапраўднага пісьменьніка лёгка вызначыць яго імя. Бо ў кожнага пісьменьніка нічога выпадковага і нічога чужога: кожнае ягонае слова нясе харацэрныя адзнакі ягонай творчай асобы.

Так і ў нашым выпадку, хаця тут гаворка ідзе не пра чарговы мастацкі твор самога Караткевіча, а пра ацэнку ім твору сабрата па пяры. Па-просту гаворачы, — прачытальне чужога твору і рэцэнзія на яго. Але гэта Караткевічава прачытальне і ягоная рэцэнзія.

Усе рэцэнзіі, якіх пішацца процьма, умоўна можна падзяліць на “адкрытыя” і “закрытыя”. “Адкрытыя” – гэта тое, што пасыля напісаныя адразу выносіцца на суд грамадскасасіці, друкуецца ў часопісах, тыражуецца, чытаецца, абмяркоўваецца. Тут рэцэнзія выступае як адзін з літаратурных жанраў. “Закрытыя” практикуюцца ў навуковых (і ня толькі навуковых) выдавецтвах, канструктарскіх бюро, дасыследчых лабараторыях. Звычайна яны заказываюцца для “ўнутранага карыстаньня” і ўжоўляюць сабой перш за ёсё кампетэнтнае заключэныне съпецялістай або пэўнай канкрэтнай працы, адкрыцьці, дысертацыі, кнізе, артыкуле.

Ня будзем гаварыць пра “закрытыя” рэцэнзіі, якія заказываюцца для таго, каб “зарэзаць” нейкі твор ці ідэю. Практика гэтая шырока прымянялася ў савецкія часы, шырока распаўсюджаная і сёння. Але ня гэта предмет нашай гаворкі.

У 1979 годзе тады яшчэ малады пісьменьнік Канстанцін Тарасаў скончыў нялёгкую працу над аповесцю “Пагоня на Грунвальд” – твор пра славутую падзею ў гісторыі Еўропы і Беларусі, – бітву 1410 году, якая перапыніла агрэсію Тэўтонскага ордэну на ўсходнія землі і сталася прычынай закату самога ордэну.

Сакрушальную паразу тэўтонам нанесылі аб’яднаныя сілы Вялікага княства Літоўскага і польскай Кароны. Выключную ролю ў гэтай перамозе адыграли беларускія ваяры, сабраныя ў баявыя харугвы – Полацкую, Віцебскую, Гарадзенскую, Берасцейскую, Пінскую, Наваградскую, Лідскую, Ваўкавыскую, Драгічынскую і іншыя. Ужо сама колькасць гарадоў, за якімі стаялі землі і паспаліты люд іх, гаворыць пра грознасць і моц сабранай у адзін кулак вайсковой сілы, выстаўленай супраць тэўтонаў.

Як кожнае сур’ёзнае мастацкае дасыследаваныне далёкай мінуўшчыны, прысьвечанае вялікай падзеі, аповесць “Пагоня на Грунвальд” патрабавала ад аўтара прыцягненія велізарнага гістарычнага матэрыялу з яго жывымі рэаліямі.

Закончаны рукапіс аўтар перадаў у “Нёман”, дзе тады працаваў і сам, і рэдакцыя, каб перасыцерагчы сябе і аўтара ад магчымых недакладнасцяў, – а жаданыне надрукаваць аповесць было вялікае, – звязрнулася да Уладзіміра Караткевіча з просьбай прачытаць аповесць і сказаць пра яе сваё слова.

Чаму да Караткевіча? Таму што ён – найбуйнейшы аўтарытэт у гістарычным літаратурным жанры, глубокі знаўца беларускай, славянскай і іншай даўніны. Урэшце, – і гэта было вельмі важна для рэдакцыі – чалавек, які не падвядзе ў тэрмінах і ісціне.

Уладзімір Сямёновіч ахвотна згадзіўся прачытаць рукапіс і даволі хутка, праз нейкі тыдзень ці два, вярнуў яго ў часопіс. Разам з рукапісам ён прынёс

і рэцэнзію – сем стандартных для машынкі лістоў белай паперы, густа сьпісных пасыпешліва-акруглым, дробненькім літарамі, караткевічаўскім почыркам. Кожная старонка пяцьдзесят і болей радкоў ад беражка да беражка. У некаторых мясцінах тэкст рэцэнзіі дапаўняўся малюнкамі – там, дзе аўтар лічыў, што слоўных тлумачэнняў, магчыма, недастаткова, – і маляваў то выяву ярылавага крыжа, то чапялу, якой сцягвалі з каня закутага ў латы вершніка, то апратку, якую ў той далёкі час наслала шляхта. Відно было, што праца над чужым творам Уладзіміру Сямёновічу падабалася. Ён быў на сваім кані, у сваім сядле, са сваёй баявой зброяй. Як той вершнік, які з дзідай у напружанай руцэ нясеца на свайго ворага.

Слова за словам, старонка за старонкай ён прайшоў па ўсёй аповесьці і зрабіў ні многа ні мала – 241 заўвагу. Усё гэта далікатна, без дыктату, з лёгкім гумарам, але пунктуальна і ўедліва, з тлумачэннямі то канкрэтна съціслымі, то раскута вольнымі, якія часам выліваліся ў цэлья старонкі навуковага трактату.

Для прыкладу, такія, прывязаныя да старонак рукапісу.

*Ст. 88. Андрэй Ільініч. Калі гаворка ідзе пра вельмі стары магнаўскі беларускі род, які вельмі рана вымер (апошні, Юрый, памёр бязьдзетным недзе каля 1569 г., адпісаўшы сядзібы сыну свайго апекуна Мікалаю Сіротку Радзівілу), то яны ніколі не называліся і не пісаліся Ільінічы, а толькі Іллінічы (БСЭ т.7, ст. 254 – у гэтым выпадку верыць на трэба, бо там што ні артыкул, то і памылка, а часам і болей). Гля – пісалі тады. Гаварылі, відаць, Ілья, Ільініч, хаця напісаныні тынку “рызьзё”, “вальё” і г.д. цяпер на ў модзе.*

*Ст.40. Напісана, наогул, нядрэнна і са стылем. Толькі да ліку тых, з кім ваявалі, трэба ўсіх пералічыць. Той жа Вітаўт мячом у вароты Масквы стукаў, хаця і не дастукаўся, чамусыці не адчынілі.*

*Ст.89. Уціску з выпадку “старой” веры шляхце не было, баярам і іншым таксама. Мала таго, пратэстантызм, пазней, працьвітаў. І толькі пры Сігізмундзе Трэцім Вазе, калі началі ціснуць, не фізічна. А не дапускаючы некаталикоў да вышэйшых пасадаў, — усе (амаль) гэтыя нядаўнія кальвіністы і праваслаўныя кінуліся ў лона “маці” рымскай царквы. Мала таго, за заслугі давалі шляхецтва нават татарам і яўрэям, не прымушаючы пры гэтым пераходзіць у іншую веру, здраджваючы веры бацькоў. (1525 – Міхаіл Езафовіч атрымаў герб пры старой веры. А брат яго Абрахам – нават падскарбій літоўскі).*

(За недахопам і непрачытаньнем іншых кніг трэба было б прачытаць I. Tazbir: *Dzieje polskiej tolerancji: Wyd. Interpress. 1973.*) Рэлігійная нецярпімасць, пра якую трубяць дрэнныя гісторыкі, была, у значнай ступені іх выдумкай. I “Карону”, і “Літву” лаялі раем для ератыкоў (сэрэдневяковым, вядома, раем). Атэізм – вось гэта ўжо была іншая справа!

*Ст.131. Брэст. Чацьверты тыдзень па вялікадні. Усё-такі я нязгодны з тым, што нельга так называць разьдзелы. Гэта – думанье тых людзей: спыніліся ў прыходзе св. Троіцы”, “было гэта на Галавасека (Іаана Хрысьціцеля). “А пасад згарэў ад Мікольскай царквы, а тая ад шыбеняня перуну”.*

Лепш бы тут мець “вечны каляндар”. Тут аўтару і карты ў руکі, бышцам усё ведае: “Было гэта 1 лістапада 1968 году, у пятніцу, у пяць гадзін раніцы”. Ці “Амерыка была адкрыта тады і тады, у пятніцу”. Або яничэ лепей: “Нёман” надрукаваў шэдэўр У.К. раман “Бледныя ногі” 4 жніўня 1990 году, у суботу”. Прастая гэта пустаслоёе ад нудзьгі.

*Ст.132. Мата хіба ад татараў набраўся? Яничэ ў XIX в. маглі спыніць у маюкоўскім (у вёсцы): “Ты чаго гэта маскаля загінаеш?” Кленічы былі страшней усякага маты.*

*Ст.139. Караць “на горла”, а ня “горлам”.*

Якія “5 тысяч кітчакоў”? Кітчакі – гэта полаўцы. Рэзбітвія пры Калцы. Частка ўсходніх полаўцаў, асіміляваўшыся, стала галоўнай часткай насельніцтва Залатой арды. Палацеўская кроў ёсьць у татарах, башкірах і г.д. А наічадкі заходніх полаўцаў – гагаузы ў Малдаві. Так што “татары і 5 тысяч кітчакоў” проста няграматна. Калі меліся на ўвазе караімы, то яны патомкі хазараў, значыць якіх некалі прыняла іюдаізм (але толькі біблію, не прызнаючы талмуда). Значыць, патрэбны роздум і тлумачэнне хоць нейкае. Нават калі нехта некага ў тыя часы кітчакамі і называў.

Віці – Віца, а ў множным ліку віцы – ішост з пучкамі галінак? Ды ня проста пучок галінак, часцей за ўсё ў смале, якія гарыць, – “агнявыя віцы”. Сігнал вайны. А “віца” і зараз проста “прут”: “Вось дам зараз віцаю па... – будзеши дурэць”. І ня толькі ў Беларусі, але і ў Сібіры, на Урале, на Поўначы, дзе старой прамовы архаічныя карэнныя зъберагліся лепи (і будова фразы нейкая нямецкая атрымалася, хай яе!).

І янич (ст. 141) месыніцтва ў Вялікім княстве не даходзіла да такога ідыятызму (і шкоднага для краіны), як у Маскве.

Гордыней славілся боярской:

За спор то с тем он, то с другим  
С большим бесчестьем выводим  
Бывал из-за трапезы царской.  
Но снова шел под царский гнев  
И умер, Сицким “пересев” (г.зн. вышай іх, бліжэй да цара  
за столом). (А.С.Пушкін)

*Ст.58. Пад Ворсклай (12.8.1399 г.) “скопічча” было куды меншае, чым пад Грунвальдам. Ён – выключны. “Лядовае пабоічча” перад ім даволі дробязная сутычка. Ворскла – большага маштабу, хаця і ня тое.*

*Ст.180. З Данскім яго парашуноўваць нельга. “Абое рабое”. Данскі і нерашуучы быў, і нават трусаўваты. Каб не настойлівасць Сергія Раданежскага, марудзіў бы і марудзіў.*

І гэтак па ўсёй аповесьці. А ў канцы заключэнніне:

“Напісаная няроўна аповесьць павучальная і карысная. Папраўляць можна толькі дробязі, калі аўтар сам захоча. І далей слухае разумных і чесных дарадцаў. Аповесьць патрэбная па многіх прычынах.

А далей? Ну што, паварыца янич ў гістарычным “катле”, абатрэ лішнє, выгадуе неабходнае для сапраўднага празорлівага гісторыка – “будуць людзі”. Толькі б не разъмяняўся на дробязі.

Школы гістарычнага думанія не заўсёды хапае, наша ня сёньня народжсаная бяда. Але гэта справа нажыўная.

Хроніка мае поўнае права на жыцьцё, нягледзячы на некаторыя недахопы. Яны таксама павучальнія, бо (калі аўтар і чытак разумныя) навучыць і таго і другога думаць лепи.

Так сказаць:

“*Nunc apīta anser...*” “Ідзі, грэйная душа, і хай паможа табе Бог!”

Тэкст рэцэнзіі ў рэдакцыі перадрукавалі на машынцы, па экземпляру атрымалі аўтар аповесьці і аўтар рэцэнзіі, а рукапісны арыгінал застаўся ў рэдакцыйным сейфе.

Бог з добрай душой паставіўся да аўтара аповесьці. “Пагоня на Грунвальд” шчасліва прыйшла нёманскую публікацыю, прыйшлася да душы чытачам, вытрымала некалькі кніжных выданній.

У 1984 годзе Уладзіміра Караткевіча ня стала. Ён пайшоў, як хітры ка-

зачнік, пакінуўшы ў душах сваіх чытачоў і прыхільнікаў казку пра Беларусь — зямлю пад белымі крыламі. Казку, якую пісаў усё сваё жыццё. Праўда, у адрозненіне ад ананімных старадаўніх казачнікаў, ён не хаваўся за безыменнасць, аднак ня быў меней загадковым. Ягонае рэальнае зямное жыццё ўзгадавала легенду пра яго самога, легенду, у якой шмат прыдумак, але праўды болей, і праўды гэтай з кожным годам прыбывае.

У ім глыбока жыла настальгія па прыгожым слайным мінулым Беларусі, якое для яго было і яго сёньня, і яго заўтра.

Ранняня — адразу за мяжой пяцідзесяцігоддзя — съмерць самага фантастычнага з беларускіх пісьменнікаў, стварыла іншага Караткевіча — Караткевіча-ідэю. Настальгія Караткевіча перарасла ў настальгію па Караткевічу. Ён стаў балівым нервам інтэлектуальнага пейзажу Беларусі, зямлі, быццам съпесыльна абрачай гісторыяй для папераменнага таптаньня па ёй ваяўнічых амбіцыяў то з усходу, то з заходу.

Там, дзе пастаянна топчуцца, застаецца голае месца, на якім нават траве цяжка прабіцца. Але дзе ёсьць зямля, там ёсьць народ, а дзе ёсьць народ — ёсьць жыццё. Няхай цяжкае, нават трагічнае, але жыццё — як супраціўленне, як процістаянне, у рэшице рэшт — як законная злосць на тых, хто яго топча.

Песьня нацыянальнай самасвядомасці і нацыянальнай непаўторнасці, якую пракрычаў Караткевіч і сам захліпнуўся ў гэтым крыку, не прапала ў чорнай бездані Космасу. Яе падхапіў Час, галоўным рухавіком якога зьяўляецца моладзь.

Караткевіч паверыў у сваю зорку раней, чым у яе паверылі людзі. Мележ паверыў у сябе пасыля раману “Людзі на балоце”, Караткевіч — пасыля маленькага паэтычнага зборніку “Матчына душа”.

У вершы “Паўлюк Багрым” дваццацівасімігадовы аршанец пісаў:

Край сагнуўся ў съпіне,  
Край баіцца размовы пра волю,  
Край згубіў сваю мову  
І матчынай песні напеў...  
Нельга верыць у бога,  
Калі ён такое дазволіў.  
Цяжка верыць у люд свой,  
Калі ён такое съцярпеў.

Гэта было жорсткае, съмелое і самаспапяляючае прызнаныне.

І вось нядаўна, перабіраючы матэрыйлы мінулых гадоў, я натрапіў на ту ю далёкую “грунвальдскую” рэцензію Уладзіміра Караткевіча, узяў у рукі, пачаў чытаць і ўбачыў...

Убачыў, што гэта ня проста рэцензія. Што гэта зусім не рэцензія. Гэта твор мастацтва навызначанага жанру, твор, у якім усё той жа Уладзімір Караткевіч, якога мы ведаем па ягоных кнігах: “Блакіт і золата дня”, “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”, “Каласы пад сярпом тваім”, “Дзікае паляваныне караля Стака” і... і...

І разам з тым гэта новы Караткевіч — гісторык-капальнік, уедлівы “буквад”, гумарыст і мастак.

Тут усё, як у кроплі крыві...

1997.